



Запрашаем наведать 16 сакавіка 2019 г.



Дзень эканоміі і беражлівасці

Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказны
1 - 4 класы			
Спартыўныя спаборніцтвы па міні-футболу	9.00 - 9.45	Спартыўная зала	Аскерка А.П.
Віктарына "Дзяржаўныя сімвалы маёй краіны"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Фядотава А.А.
Конкурс малюнкаў "Сямейная скарбонка"	10.50 - 11.35	Кабінет №8	Баран І.Ф.
Пазнавальная гульня "Не ў грошах шчасце"	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Баран І.Ф.
5 - 8 класы			
Спартыўныя спаборніцтвы па міні-футболу	9.00 - 9.45	Спартыўная зала	Аскерка А.П.
Круглы стол "Фінансавая граматынасць - не раскоша, а сродак выжывання"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.
Конкурс малюнкаў "Сямейная скарбонка"	10.50 - 11.35	Кабінет №8	Баран І.Ф.
Пазнавальная гульня "Не ў грошах шчасце"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Баран І.Ф.
9 - 11 клас			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Пазнавальная гульня "Не ў грошах шчасце"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Баран І.Ф.

А таксама

удзел вучняў 10 класа ў раённым этапе VII адкрытага абласнога конкурса "Твая хвіліна славы" (Гімназія г.Пружаны, адказны Барысевіч К.Л.)